

Забойства селькора Р. Жлобіча.

ТЭЛЕГРАММА.

МАРИНА-ГОРКА, 28 П. Ноччу з 24-га на 25-га лютага ў Навасёлкаўскім сельсаветзе, Пухавіцкага раёну забіты в «абрэз» селькор газеты «Савецкая Беларусь» і «Беларуская Весна» ЖЛЮБІЧ РЫГОР, батрак, член АКСМБ.

Зядзведца давнине. Затрымана некалькі асоб, якіх падазраюць у звязкім забойстве селькора Жлобіча.

СЕЛЬКОР РЫГОР ЖЛЮБІЧ (Р. АСАКА).

«Селькор—гэта перадавая сівядомая сіла ўсіх.

Селькор—у першую часу грамадскі працаўнік. Селькор арганізуе тут газеты. Ей чытае газету сялянам, ба пашырае газету сирод сялянам, ба сачыць за тым, каб газета ўпару дастаўлялася ўсім, ён жывы справачнік сялянінам. Сваймі заместамі селькор як толькі выкryвае злочынствы на мясцох, як толькі крытыкуе працу савецкіх установ і грамадскіх арганізацый у вёсцы, ён сваімі удзелам у гэтых установах і арганізаціях, сваім жывой і бескорыстнай працай у іх, выкрадае памылкі і хібы ў працы, наўфруае жыцьцё вёсцы на лепшаму шляху.

Селькор першы барацьбіт з усім старым і гнілым вёсцы, барацьбіт за здоровую савецкую вёску.

Такім быў селькор Рыгор Жлобіч (Р. Асака).

Рыгор Іннікай Жлобіч батрак-адвіжчык, нарадзіўся ў 1906 г. у вёсцы Блужа, Пухавіцкага раёну (Меншчына).

У 1923 г. Рыгор Жлобіч, працуячы батраком у сяляніні Ф. Ліпінскага, 16-цігадовым хлапцом, уступае ў шэрагі камсамолу.

З гэтага часу і пачынаеца яго актыўная бязынічная праца па барацьбе з вісковай цемрай, з усімі злачынствамі і напрадкамі, з усімі балісткамі і наростиамі на целе новай савецкай вёсцы.

Насмельнікі селькораўскімі паром ён съмела паўстае на барацьбу за новую вёску. Ен піша заметку ў «Савецкую Беларусь» і «Беларускую Весну» аб усім тым, што хвалюе і цікавіць вёску. Ніводнае пытанье не застаецца ў баку ад яго ўважлівага вока. Ен агітуе сялян за вылікімі газетамі, ён сам сабрае падпіску на газеты, але і ўсіх іх газетамі, якія не магаюць змініць.

Іго і смердзільнасці на працы, калі ён па сіправах сельсавету быў у пасёлку Навасёлкі.

Селькор Рыгор Жлобіч быў за прафы вони і вішы савецкай улады. Ен прафытавіў таго батрака бядняцкага актыву вёсцы, які ў савеце ў сэрдаках памагае савецкай уладе будаваць прафадворы, савет, здоровую калініцы, які змагаецца за пасёлак, за шматполье, за культуру вёсцы, які змагаецца ў цэнтры, і нядайствіт на працы з растрачыкамі і злачынствамі, з тымі цёмнымі сіламі вёсцы, якія ў варожай рагаткай стаяць на яе шляху да новага.

Гэтымі цёмнымі сіламі старой вёсцы, карыстаючы цемру вісковую, як толькі ішчэ жывуль і робяць сілаве брудныя справы, яны ў векторах мясцох ішчэ выліяють актыўнасць.

Селькор Н. Г.

гар за культуру, каб сабраць падпіску на 200 экземпляраў, у 2-3 сельсаветах нашай, яшчэ на прыхільнай да газеты вёсцы?



У апошнія часы Рыгор Жлобіч быў сакратаром Навасёлкаўскага сельсавету, Пухавіцкага р.

Працы багата, але і тут ён наўсямле сваімі грамадскімі, селькораўскімі працы. Не адрываючыся ад сваіх власнадзейных абавязкаў сакратара сельсавету, Рыгор Жлобіч уважае сочыць за жыццём ўсіх саветскага сельсавету, але і ўсяго раёну. Думакочы, што Жлобіч пашоў дадому, сельсавет маўчаў 2 дні; на траці дзень, 27-га лютага сельсавет аб гэтых паведамі РВК і Пухавіцкую міліцыю.

Кватерная гаспадыня Жлобіча сказала, што ўвечары ён пайшоў на пасёлак Навасёлкі і даўмо на прыходзіць. Пасля паведамлення ў раніні, таго-ж 27 лютага Жлобіч быў знайдзен забітым у алежніку, недалёка ад пасёлку Навасёлкі. Забіт він быў твар з вінтоўкі, ці з абрэз, бо калі забітага знайдзен патрон ад вінтоўкі.

Гэта віверская справа зроблена адною асобаю з мацэвога жыхарства. Аб гэтым съведчыць два ссылады на съннігу, адзін Жлобіча, а другі неядомага чалавека, які ішоў ад адае сядзібы ў пасёлку Навасёлкі, якія ў варожай рагаткай стаяць на яе шляху да новага.

Гэтымі цёмнымі сіламі старой вёсцы, карыстаючы цемру вісковую, як толькі ішчэ жывуль і робяць сілаве брудныя справы, яны ў векторах мясцох ішчэ выліяють актыўнасць.

На спрабе ўжо заарыштавана 8 чалавек. Съледства вядзецца.

Селькор Н. Г.

Брудна выліяюць гэту актыўнасць, з-за вугла павярхынаму.

Селькор,—выйшы вонага гэтай цёмнай сілы вёсцы, за сваю дзеянісць, выкryваючую ўсе злачынствы ў вёсцы, вінімаючую хвараблівія нарости на здаровы вісковыя цели, ад гэтай цёмнай сілы атрымлівае кавалак волова ў серду.

«За-а вугла, з абрэз».

Селькораў забіваюць. Але на месцах іх вырастает новая сіла. Нягледачы на брудную дзеянісць вонага селькораў ворагаў савецкай улады, лік селькораў расце, умножаючы іх сувязь з газетамі. На месцах загінушаўся вырасташаючы сотні і тысячы новых.

Той вісковы актыў, да якога належыць селькор Р. Жлобіч, той актыў, які з'явіўся ўпакоі апераціўнага савецкай улады ў пабудове новай вёсцы, якія меншчына, а расце. Абараніць гэтых актыўў ад варожага стану, абараніць яго спакойную працу савецкай улады адolate.

Мы спадзяёмся, што прафетарскі суд суроў пакарае тых, хто асмеліўся падняць руку на селькора.

Л. Савёнак.

Падробнасці забойства.

(Навасёлкі, Пухавіцкага р., Меншчына).

З 25 лютага сакратар Навасёлкаўскага сельсавету Жлобіч на прыходзіць на службу. Жлобіч родада в в. Блужа, Пухавіцкага раёну. Думакочы, што Жлобіч пашоў дадому, сельсавет маўчаў 2 дні; на траці дзень, 27-га лютага сельсавет аб гэтых паведамі РВК і Пухавіцкую міліцыю.

Кватерная гаспадыня Жлобіча сказала, што ўвечары ён пайшоў на пасёлак Навасёлкі і даўмо на прыходзіць. Пасля паведамлення ў раніні, таго-ж 27 лютага Жлобіч быў знайдзен забітым у алежніку, недалёка ад пасёлку Навасёлкі. Забіт він быў твар з вінтоўкі, ці з абрэз, бо калі забітага знайдзен патрон ад вінтоўкі.

Гэта віверская справа зроблена адною асобаю з мацэвога жыхарства. Аб гэтым съведчыць два ссылады на съннігу, адзін Жлобіча, а другі неядомага чалавека, які ішоў ад адае сядзібы ў пасёлку Навасёлкі, якія ў варожай рагаткай стаяць на яе шляху да новага.

Гэтымі цёмнымі сіламі старой вёсцы, карыстаючы цемру вісковую, як толькі ішчэ жывуль і робяць сілаве брудныя справы, яны ў векторах мясцох ішчэ выліяють актыўнасць.

На спрабе ўжо заарыштавана 8 чалавек. Съледства вядзецца.

Селькор Н. Г.

Пра аптымізм і пэсымізм у камсамоле.

XIV зіезд партыі ў сваій пастанове прыносіць недаэненку пражкасці, дык існуючы ў другой частцы камсамолу пэсымізм выклікае пераадэнку гэтых пражкасці. У камсамоле існуе небясьпека пераадэніі сваіх фінансаў на пражкасці, аднаго боку, в другога—пэсымізм, бязвер'е ў сацыялістычныя пражкасці.

У апошнія годы, у віязку з бяспрочным ростам наша гаспадарка, у камсамоле выявілася г. в. «камуністычнае віязніцтва». Завінансці складаюцца з таго, што некаторая частка камсамольцаў лічыць, што ў нас ужо ўсё наладзілася, што мы прыдзем да сацыялізму без асабівых патуг, што і ў далейшым нашым шляху на будзе значных перашкодаў і небясьпекі. Такія камсамольцы, пражкальчыкі, пракладаюцца праму, бачыць толькі адны дасягнені і вусім не віязнічаючы пражкасці нашых хворых месцаў, будучы сваімі паднімаючы пражкасці.

Змагацца ў камуністычнае віязніцтво і непатрэбны аптымізм—значыць, змагацца за сур'ёны падлік пражкасці і небясьпекі на нашым шляху і сваіх сіламі.

Калі непатрэбны аптымізм прыносіць недаэненку пражкасці, дык існуючы ў другой частцы камсамолу пэсымізм выклікае пераадэнку гэтых пражкасці. Бесправаў сирод молады, кедзка адукаваны, недастаравечычны заработкаў, у некаторых камсамольцаў пражкальчыкі на некаторым настрою, пінер'е ў сваіх сіламі і ў справу сацыялістычнага будаўніцтва. Яны на бачаць нашы дасягненія, яны разумеюць НЭП толькі, як адступленне. Яны бачаць рост кулака і пінгана, але на бачаць яшчэ больш дужы рост наша сацыялістычнае прымірованіцца і наша камунізация. Калі нам на ўдасца перавызвесці пракладаць іх, паказаць ім асабіўныя патугі, што молады лічыць, што мы прыдзем да сацыялістичнага пракладаць іх гаспадарку, будучы толькі адны дасягнені і вусім не віязнічаючы пражкасці нашых хворых месцаў, будзем іспытати перспективы неабходна рашуча змагацца як ярас зараз, калі ў нашу прымірованіцца і паказаць ім бывшыя пракладаць іх гаспадарку.

П. Б.

Камсамол Гомельшчыны беларусізізациі.

Камсамольцы Гомельшчыны, якія ўжо раз пісаў, рашылі паступова пераводіць прашу член РЛКСМ на беларускую мову.

З гэтай метай зарас яны арганізоўвалі гурткі для вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры. Прывезлі з Гомельшчыны шырышы. Што гэта так, съведчыц таўся факты: на Кляцоўскай і Гомельскай півотавай кафэзіі РЛКСМ, якія адбыліся ў студзені 1926 г., самі камсамольцы давалі запісаныя, чаму гэта малаў ігноравалі, пракладаць іх пішысьмавыя камітэты РЛКСМ.

Беларусізация пускае глыбокія карэнныя змены ў Гомельшчыне. Хыб губернатор РДКСМ у Гомелі пішысці будзе сталя ўзім'я пытаваніе: «Что гэта за беларусізация?»

П. Ш.

Весткі адусюль.

СТРАХАВЫЯ КАМПАНІИ АМЭРЫКІ УКРУЧВАЮЦЬ ВЫПЛАТУ СТРАХОУПАМІНКАМ СССР.

Новае аб афіцыі фальшиваванітвічы.

НЫЮ-ЁРК. У штапе Нью-Ёрка падрыхтоўвацца да выдання вакон, водлуг якога ўсё судовыя патрабаваніні на страховых пасялках та іншых пасялках, якія выдаюцца ў Рэспубліцы СССР, будуть пакараныя. Працэс пасялкаў пачнется ў снежніку 1927 г.

Савецкі юрисконсульт Рахт у гутарцы каронстантам ТАСС вядыў, што амэрыканскія страхавыя агенцтвы вядуць энергічную кампанію за ўздыжаніе ўспышкі пасялкаў СССР.

Савецкі пасялкоўскі пракладальнік Раштадзінскага раёна пішысці пасялкаў СССР.

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

ПЕРАД ВЯСЕНЬНЯЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАНІЯЙ.

Стан сельскага гаспадаркі.

(Старобіенскі р., Случчына).

Усёй зямлі ў Старобіенскім раёне налічваецца 115,425 дес., ў якіх пад пахатай 31,720 да. сенажаці 12,298 да. (Капцевіцкі садоўкі маю кала 7000 да.) пад лесам 35,129 да., пад сядзібамі, агародамі, садамі 2,579 да., пад выгавам і хмызнякам 13,103 да., рэшта зямлі належыць да наўдоброй.

Калі 18,000 да. зямлі ў нашым раёне—суглінак, рэшта—пескавік, прае які пераходзіць балота; наогул, зямля вінка-ураджайная.

Форма землякарства ў пераважнасці—праца-осцца, якою карыстаюцца кала 100 двараў нашага раёну.

Савецкіх гаспадарак па нашуму раёну вусім мала: маецца адна сав. гаспадарка, акрамя лугавой. Гаспадарка межай ізвана, урабленне зямлі трактарнае, пры гаспадарцы ёсьць 2 агчыхных пунты: для сывіні і кароў. На машынах сав. гасп. ачышчаецца і сартуюцца сялянскае насенне.

Засейная плошча ў нашым раёне за мінулым год павялічылася за кошт перадачі зямлі запаснага фонду і распрыросту. З гэтага мы бачым, што за кошт павідомленага мададніка—значна засейная плошча за кошт земельнага фонду.

На 1926 г. засейная плошча павялічваецца за кошт земельнага фонду, на якім склаліся 7 паселкай плошчамі кала 400 да.

Сярэдні ўраджай па раёну за 1925 год гэткі: жыта 55 пуд. з дзесяціны, аўса 50 п., ячменю 47 пуд., бульбы 750 пуд. Сёлета ўраджай прадбачыцца сярэдні.

Засейная плошча ў пераважнаему сельскага гаспадарак рабочай сілай па раёну гэтака: на 6362 гаспадаркі в плошчу зямлі ў 3500 да. перайшлі на шматполье (20 паселкай і 23 хутары).

Справа з паселковым расчлененiem і пераходам на шматполье малююцца так: у раёне дзве ляжакі яшчэ зямлі ад 10 вёскі; яны затрымліліся зымам, што недахват у каморніках. Побач з гэтым іде арганізацыйны мілітарны т-вау, у раёне ўжо працуе 2 т-вы.

М. Астроускі

СЯЛЯНСКАЯ УЗАЕМАДАЛАМОГА.

НАШЫ ДАСЯГНЕНЫІ ЗА ГОД.
(Праца намітатују Слуцкага амургі).

87 проц. бядніцка-серадніцкага насељніцтва.

Павялічыўся лік партыі і камса-мольдаў у складзе працаўнікоў на 2,97 проц. в 103 чал. у мінулым годзе да 243 чал. пасыль пэрыбураў.

У грамадзянскай працы треба адзначыць, што к-ты прымаюць самы актыўны ўдел. Так, например, у Грэскім раёне Гольчыцкі к-ты за сваё працы павялічыўся яскрава, цвёрдая арганізацыйная структура камітатаузамадамагомі, які ў сучасны момант вядуць шырокую грамадскую і вытворчую працу.

За мінулым год мы можем значнае павялічыне прадпрыёмстваў камітатаў і павялічыне іх прыбытковасці. У студзені 1925 г. па амурзе камітеты узамадамагомі мелі 26 вытворчых прадпрыёмстваў з прыбытковасцю ў 105 р. 79 кап. у месец, а ў сучасны момант ужо ёсьць 58 прадпрыёмстваў і савецкія установы зацікаўлівіцца і дапамагаюць камітетам у іх працы.

Треба сказыць, што гэтая прадпрыёмствы дэсна звязаны з патребнасцю сельскага гаспадаркі, звязаны з падсобнымі к ёй і карыснымі для саброй т-ваў узамадамагомі.

Значна павялічыўся фонд камітатаў і прадпрыёмстваў у мінулым годам. Сродкі к-там у мінулым годзе былі вельмі мізерны, усаго 967 р. 80 к. і 6772 п. зборожжа, а ў студзені 1926 г. к-ты ужо мелі фоні па амурзе ў 6772 руб. 86 кап. гранічна і 4294 пуд. зборожжа.

У галіне дапамогі бяднайшаму насељніцтву таксама праведавана значная праца. Усяго за год атрымала дапамогу ровных гатунку ў 2666 бядніцкіх гаспадарак і кааперативана 307 гаспадарак.

Праведавана перавыбарная камітаница знача ўзварушыла масы сялянства, зацікаўліла іх на працу к-там і давала добрыя вынікі ў галіне сялешчаніні. Стала цішней. Але быў загадык, што ў працу к-там 1059 чал., в якіх

А. Аицыповіч.

Хата-чытальня сканала.

(М. С.-Гарадок, Заславскага р.).

Быў у С.-Гарадку народом. Было шумна. Што ні дзеяні—спікакі. Чытальня набіта глядзічы (кажды заўвізрэ). У гэты час зноўся у другі месец, як працу недзе заўвізрэ (кажды заўвізрэ), і хата-чытальня стала цішней. Але быў загадык, што ў працу к-там

Школьная зямля павінна быць упарадкавана.

У апошні часы нашыя вёсковыя школам аддзецца вельмі шмат увагі ў сэнсе падешашанія іх становішча, паноўцы ў іх спрыяюць, каб яны сапраўды аддавалі сваёму назначэнню. Гаворыцца, галоўнымі чызмамі, або вучебной частцы, настаўніцтва і пакуль што ні слова або яе гаспадарчым баку. Тут маюцца на ўвазе перш паноўцы вучасці т-ваў. Як відома, вучасці гэтаму ў школы надзелены даўно. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

т-ваў. Мета надзеленія—гэта арганізацыйныя паказальнікі і працоўці на іх трудовыя практыкі з вучасці

